



ПАЛАЖЭННЕ
аб бібліятэчным чэленджы
“#ЧЫТАЕМ РАЗАМ”
(у рамках Года беларускай жанчыны)

1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

- 1.1. Чэлендж “#Чытаем разам” (далей – Чэлендж) – гэта акцыя, накіраваная на папулярызацыю творчасці беларускіх пісьменніц і вобразаў моцных, таленавітых, натхняльных беларускіх жанчын у літаратуры.
- 1.2. Арганізатарам Чэленджа з’яўляецца аддзел маркетынгу, сацыякультурнай дзейнасці і метадычнай работы ДУК “Шчучынская раённая бібліятэка імя Цёткі” (далей – Арганізатар). Тэлефон для даведак (801514) 21 7 06.
- 1.3. Чэлендж праводзіцца з 02.02.2026г. па 28.12.2026г. у сацыяльных сетках (Instagram, УКантакце, Telegram-канал і інш.).
- 1.4. Удзельнікам Чэленджа можа стаць любы жадаючы, які мае профіль у адной з сацыяльных сетак.

2. МЭТЫ І ЗАДАЧЫ

2.1. Мэты Чэленджа:

- Звярнуць увагу чытачоў на багатую літаратурную спадчыну, створаную жанчынамі Беларусі.
- Падтрымаць ідэю Года беларускай жанчыны праз магутнасць кніжнага слова.

2.2. Задачы Чэленджа:

- Раскрыць разнастайнасць твораў беларускіх жанчын-аўтараў (класічных і сучасных).
- Знаёміць з літаратурнымі героінямі, чыя моц, мудрасць і характар могуць стаць натхненнем.
- Павысіць прысутнасць бібліятэкі ў лічбавай асяроддзі.

3. УМОВЫ ЎДЗЕЛУ І ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ

3.1. Правілы ўдзелу:

- Падпісацца на адну або некалькі афіцыйных старонак Арганізатара <https://vk.com/biblioteka20172017>, instagram - [bibliociotka](#), тэлеграмм-канал - <https://t.me/schuchinlib>.
- У сваім профілі апублікаваць пост, прысвечаны адной з тэматычных «задач» чэленджу (гл. п. 3.2.).
- Абавязкова пазначыць ў пасце арганізатара (@адрас_бябліятэкі) Хэштэгі: #ЧытаемРазамБеларусь #ГодБеларускайЖанчыны #НазваБібліятэкі

- У гэксце паста зрабіць кароткі водгук ці апісанне, чаму абраная менавіта гэтая кніга / герайня.

3.2. Намінацыі:

1. “Класічныя вобразы” – кнігі беларускіх пісьменніц XIX-XX ст. (Цётка, Л. Арабей і інш.).
2. “Магутнасць і пяшчота” – героіні з твораў пра Вялікую Айчынную вайну.
3. “Сучасныя гісторыі” – творчасць сучасных беларускіх аўтарак.
4. “Жанчына-міф, жанчына-гісторыя” – кнігі пра легендарных і гістарычных жанчын Беларусі (княгіня Вольга, Ефрасіння Полацкая, Барбара Радзівіл і інш.).
5. “Выбар удзельнікаў” – свабодная тэма ў рамках Чэленджу.

4. ЗАВЯРШАЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

4.1. Удзел у Чэленджы азначае згоду ўдзельніка на:

- Апрацоўку персанальных даных (нікнейм) для падвядзення вынікаў.
- Выкарыстанне арганізатарамі стварэнных удзельнікамі матэрыялаў (рэпост, стварэнне аглядаў) з абавязковай згадкай аўтара.
- Знаёмства з умовамі Чэленджа.

4.2. Арганізатар пакідае за сабой права на нязначную карэкціроўку ўмоў Чэленджа з абавязковым апавяшчэннем удзельнікаў праз свае афіцыйныя каналы.

4.3. Працы, якія не адпавядаюць тэме, маюць парушаны аўтарскія правы або змешчаны без абавязковых хэштэгаў і адзнакі Арганізатара, да конкурснага адбору не дапушчаюцца.